

**Умовы падпіскі:**  
На 1 м-ц—90 к.; на 3 м-ц—2 р. 60 к.  
на 6 м-ца—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.  
Замежа адрасу: лістовага—10 к., ліста-  
гародкага—20 кат.

**ПЛАТА ЗА АБВЕСТ**  
За разок пачынаючы (паказанне)  
50 кап. Лістагародкі—  
Паслрод тэксту у два разы  
Пры шматразовым друкаванні  
на згодзе.  
Згодна част. СНК ад 10 вер.  
бярэдня з'яўляючыся тарыфу 10 к.

Падпіска і абвесткі прымаюцца: У Гал. Кантора газ. «Звязь»—г. Мінск,  
63, трэці паверх, ад 9 гадз. раніцы да 3-х гадз. дня. У акружных гарадох—у ала-  
Бел. Дзярж. Выдавецтва і на усіх памт.-тэл. канторах,  
Рэдакцыя—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

Універсітэцкая—Набярэжная 7/9  
Фундамент. Библиотека Лен. Гомудар.  
Універсітэцкая  
Дзярж.-дэк.  
/Зв. 1./

**АЗДА**  
нае партыі (Большавікоў) Беларусі і Мен. АККП(б)Б.

**РЭДАКЦЫЯ І ГАЛ. КАНТОРА.**  
1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня.  
тэлефон № 10-74. 2) Сакратар рэдакцыі—  
ад 12 да 2-оо гадзіны дня, тэл. № 6-19.  
3) Начы рэдактар (друкарня) ад 6 гадз.  
веч. тэл. № 8-42

**ПЯТНІЦА, 10 ЛЮТАГА**  
1928 г.  
**№ 35 (2842)**  
Кожт асобнага нумару ўсоды 5 кап.

Год выдання дванаццаты.

**ПЛЕНУМ ЦК КП(б)Б  
СКЛІКАЕЦЦА  
на 16 лютага.**  
ПАВЕСТКА ДНЯ ПЛЕНУМУ:

1. Аб вясенняй с.-г. кампаніі—дакл. т. ПРЫШЧЭПАЎ.
2. Аб ходзе работы на ўзмацненні заготовак хлеба і сыр-  
цу і на спажыванні падатнікаў і збораў у вёсцы—дакладчык тав.  
ГАЛАДЗЕД.
3. Вынікі перавыбараў наапрацы—дакл. т. ВАСІМЕВІЧ.
4. Вынікі абгаварэння пастановаў XV з'езду УсеКП(б) і за-  
дачы арганізацыі—дакл. тав. КНОРЫН.

Сакратар ЦК КП(б)Б В. КНОРЫН.

# Армія пралетарыяту

Гісторыя Чырвонай арміі гэта ня толькі ўважлівае ўчынкаў— гэта разам з тым перадае іскравыя сведчанне творчага гена пралетарскае дыктатуры, партыі, якая стаіць на чале дыктатуры і, нарэшце, правядыра і патхніцеля пралетарскае рэвалюцыі—Леніна.

У стварэнні Чырвонай арміі ўпершыню быў ужыт марксызм у вайсковым мастацтве. Якое значэнне ўзбраенню і навучанню вайскавай справе пралетарыя падаваў Ленін, можна бачыць з яго апа-нак ільч рэвалюцыі 1905 году, калі ён патрабаваў ад большавікоў вывучэння практыкі Маскоўскага і іншых узброеных паўстанняў, калі ён няўхільна падкрэсліваў марксысцкае палажэнне—паўстань не ёсць мастацтва—наперавар меншавізму, для якога паўстаньне толькі вылік надзвычайна няпрыемнай і злой народнай стыхіі. Напярэдадні Кастрычніка Ленін яшчэ і яшчэ раз падкрэсліваў неабходнасць вайскавай арганізацыі, вайскавай падрыхтоўкі паўстаньня. Асноўнай часткай гэтай падрыхтоўкі было ўзмацненне рабочай Чырвонай гвардыі. У ёй ажыццяўлялася пралетарская гэгэмонія ў паўстаньні.

Перамога рэвалюцыі, арганізацыя савецкае ўлады, надзвычайна складаныя задачы, якія сталі перад пралетарскай дыктатурай, патрабавалі ўскладнення, некаторай відзмененні ў падыходзе да арганізацыі ўзброеных сіл рэвалюцыі. Чырвоная гвардыя, узброеныя рабочыя заставаўся асновай гэтых сіл, але на ім і толькі на ім будаваць абарону рэвалюцыі было немагчыма. Вырасла праблема стварэння новай арміі, арміі рэвалюцыі. І гэта праблема Леніным была пастаўлена і вырашана намара-доўвага і экспэдытаванага пароду.

Зараз, да свайго дасягнення, мы

# ВАЙНА РЫЦАРАУ НАФТЫ Дэтэрдынга „крыўдзяць“ у самой Англіі

**Зацішша перад бураю**  
НЬЮ-ЁРК, 8. Як высвятляецца, сакрэтнымі нарады паміж некаторымі амерыканскімі і ангельскімі нафтавікамі, якія абдываюцца ў Нью-Ёрку для ўрэгулявання кан-флікту паміж «Роял Дэтч Шэл» і «Стандард Ойл», падрыхтоўваюць, наадварот, абвастраньне барацьбы нафта-вых трэстаў. Абодва бакі нагараюць ўзмацненнем на-ступленья.

Як перадаюць з добра пайнфармаваных крыніц трэсты «Стандард Ойл Нью-Джэрсі» і «Вакуум Кампані», мэр-куюць набыць у Англіі рад новых заводаў для ачыткі наф-ты, з мэтай ўхіліцца ад аплаты мыту за ўвоз Англію бензэну і нафты. Далей паведамляюць, што «Стандард Ойл Нью-Джэрсі» ўзмацняе сваю дзейнасць у Францыі. У дзелавых колах зазначаюць, што «Стандард Ойл Нью-Джэрсі», які раней асуджаў куплю савецкай нафты нью-ёркскім трэстам «Стандард Ойл», у сучасны момант пад трыма імямі нью-ёркскіх трэстаў у барацьбе супроць Дэтэр-дынга.

**Амерыканцы ня ідуць на кам-праміс**  
БЭРЛІН, 8. Паводле вестак ва-шынгтонскага карэспандэнта «Бер-лінэр Тагблят», чуткі аб маючай адбыцца згодзе паміж англа-галанд-кімі і амерыканскімі нафтавымі магнатамі, якая павінна палажыць канец іх барацьбе за савецкую наф-ту, пабуаўлены ўсялякіх надстаў. Амерыканцы зусім ня выбіраюцца ісьці на кампраміс з Дэтэрдынгам.

**Абвастраньне барацьбы нафта-вікоў у Індыі**  
БЭРЛІН, 8. Аметэрдамская газета паведамляе, што ў Брытанскай і

# Арбітраж для „юрыдычных спрэ-чак“, вайна—ва ўсіх іншых выпадках

«Мірная» правова Чэмбэрлена ў палаце вобшчын  
ЛЕНДАН, 8. Агенцтва «Рэйтэра» па-ведамляе:  
У палаце вобшчын працягваюцца спрэчкі нанонт тансту адмазу на трон-ную правову караля. Міністр замеж-ных спраў Чэмбэрлен, запрабуючы ня-удачы жэнэўскай тройственай канфе-рэнцыі па абмежаванні мароніх узбро-енняў, заявіў, што ангельскі Урад шчыра інадуе аб няўдачы стараньняў удзельнікаў канферэнцыі прадаваць справу абмежавання мароніх узброе-наў, пачаўшы ў Вашынгтоне ў 1922 г.

дасягчы толькі з пункту погляду неаб-ходнасці абароны ангельскіх інтарэ-саў.  
Прапанова Злучаных Штатаў аб за-ключэньні дагавору аб арбітражы аб-гапорвалася ўрадам.  
Прагнт новага дагавору аналігічны прасіту, які быў прыняты фран-цускаму ўраду. Новы дагавор распаў-сюджваецца толькі на т. зв. «юрыдыч-ныя спрэчкі».  
Перш чым урад аддаць на прапанову аб новым дагаворы, ён пачынае на працягу блізкага часу абмяркоўваць на агульнай уладзе ўрада з

# Вясковья парт'ячэйкі начале калектывізацыі у САМАХВАЛАВІЦКІМ РАЁНЕ

Нядаўна ў вёсцы Зарэчная Слабада, Самахвалавіцкага раёну (Менская акруга) адбыўся сход сялян па пытанні аб землярарадкаваньні вёскі. На гэтым сходзе бяднейшая частка сялянства выказала жаданьне перайсьці на калектыўную форму апрацоўкі зямлі.

Самахвалавіцкая ячэйка КП(б)Б сваячасова ўхвалілася за гэта пы-таньне і зараз-жа ўзялася за ажыц-цяўленьне жаданьняў бедняты. Ячэй-ка сьпісалася з сельска-гаспадарчай арцельлю «Большавік», запрасіўшы старшыню гэтае арцелі для да-кладу аб вопыце іх працы на сходзе сялян Зарэчнай Слабоды.

Гэты сход быў скаікап. Старшы-ня с.-г. арцелі «Большавік» на працягу дзвюх гадзін раскаваў ся-лянам аб разьвіцьці свайей арцелі. Доклад вельмі запікавіў сялян,—імі было зададзена каля 20 пытаньняў.

Пасьля дакладу сход абраў деле-гацыю з трох мужчын і трох жан-чын для азнаямленьня на месцы са станам арцелі «Большавік». Де-легацыя сялян на другі-ж дзень накіравалася ў арцель і, вярнуўшыся з агляду, на сходзе ў свайей вёсцы зрабіла справадачу.

Зараз партыйная ячэйка даска-нала вывучае пытаньне аб тым, каб пры правядзеньні земля-ўпарадкаваньня перавесці вёску За-рэчную Слабоду на калектыўную форму апрацоўкі зямлі. 7 двароў

гэтае вёскі ўжо згадзілася на арганізацыю сельска-гаспадарчай арцелі.

Такая-ж цяга сялян да пераходу на калектыўную форму земляпра-цоўкі маецца і ў пасёлку Самахва-лавічы, які налічвае 16 двароў. Сяляне гэтага пасёлку вылучылі ініцыятыўную групу з трох чала-век для прапрацоўкі пытаньня аб аб'яднаньні ў арцель.

Самахвалавіцкая ячэйка КП(б)Б паставіла перад сабой задачу прак-тычна вывучыць пытаньне і пах-рыхтаваць сялянства ўсіх 16 па-сёлкаў Самахвалавіцкага сельсавету да пераходу на калектыўныя формы земляпрацоўкі.

М. 3.

# У ПОЛЬШЧЫ

**Арышты ў Слонімшчыне**  
ВАРШАВА, 8. У Слонімскім павеце (Гроднiшчына) арыштавана 12 чала-век. Па словах «Кур'ера Параніага», дзейнасць арыштаваных вынілася ў распусьцюжываньні «перадвыбарчай на-мушчэцкай літаратуры».

**Плякаты блёку рабоча-ся-лянскага адзінства**  
ВАРШАВА, 8. У акрайных раёнах расклеены плякаты блёку рабоча-ся-лянскага адзінства. Для ўнікненьня кан-фіскацыі плякатаў, у іх зазначаецца, што іх заместам «зьяўляецца выліск з афіцыйнага ўрадавага органу» (у якім публікуюцца правілы і праграма высту-паючых на выбарах групавак). Плякаты пакуць што налічвалі на зрынаюцца, ілю выпушчавал блёкам адозва канфіс-кавана.

**Ануляваньне сьпісу нацен-шасьцяй**  
ВАРШАВА, 8. У Сьвянцянскай акру-зе выбарчыл камісія анулявала сьпіс блёку паднявальных меншасьцяй.

# ДРЭСЬРОЎШЧЫК ЗА РАБОТАЙ



# Працэс Барыса Стэфанава

АХРАНКА ПАГРАЖАЛА СЬВЕДКАМ АРЫШТАМ  
ВЕНА, 8. Як паведамляюць з Бу-харасту, 6-ы дзень працэсу Барыса Стэфанава пачаўся допытан сьве-дкам. У гэтым моманце не

доўга і эксплоатыванага народу», напісавы Леніным і прапаванавы большавікамі 5 студзеня 1918 г. Устаноўчому Сойму, было завачана:

«У інтарэсах вэбэ сьвязь з усімі навукамі ўлады са працоўнымі масамі і зьнішчэньні ўсёй магчымасьці аднаўленьня ўлады эксплоататараў, дэкрэтуецца ўзбраеньне працоўных, стварэньне сацыялістычнай Чырвонай арміі рабочых і сялян і поўнае разбраеньне самоўмыснае» (Ленін, т. XV).

«Учраджаўцы» (сацыял-эўгонікі) адхілілі дэкларацыю без абавязьня. Дэкларацыя зрабілася асноўна стварэньня рабоча-сялянскай, савецкай Чырвонай арміі. Армія—клясавая сіла, армія выразнай ва ўсё адбівае клясавую структуру дзяржавы. Для марксыстага гэта зьсна і проста. Але як у навалішчы і бурны пралетарскае рэвалю-

цыяны. Зараз, да свабод дэсяцігодзьдзя, Чырвоная армія—узброеная сіла рабочых і сялян—у сваім будаўніцтве далёка пераеягнула наперад. І перш за ўсё—у дасягеньні клясавай, рэвалюцыйнай злучнасьці. Клясавы разрыў паміж камандаваньнем і ўзброенай масай адхішоў у гісторыю. Праўда, гэта слаўная, выключная па гераізьме, гісторыя. Але тое, што мы намі зараз, нязьмерна вышэй. Зараз у Чырвонай арміі, зьнізу да верху, мы маем сапраўдны адбітак стварэньня дзяржавы, адбітак, увавоблены і ў чырвонаармейцы і ў камандзіры.

Зараз у Чырвонай арміі мы маем не толькі ўзброеную сілу пралетарскае рэвалюцыі, але і сапраўдную сацыялістычную школу, з якой рабочы і сялян выходзяць з вагартаванасцю як вайскавой, так і камуністычнай.

## КУЛЬТУРУ—У КАЛГАСЫ

Усім вядома значэньне калектыўных гаспадарак. Яны зьяўляюцца апорнымі, культурнымі пунктамі ў вёсцы. Між тым, культурна-асьветная работа у калгасах далёка не на вышыні. Нават самае элемэнтарнае—ліквідацыя няпісьменнасьці, якая праходзіць у калгасах, пастаўлена слаба. Трэба прынаць, што тым арганізацыі, якія заклікаюць праводзіць культурную ў вёсцы, практычна не ў калгасах не вядзі. А між тым, вядзеньне буйной гаспадаркі наогул, а калектыўнай тым больш, зьяўляецца сьправаю надзвычайна складанай і цяжкаю, якая патрабуе значна больш ведаў, чым дробная, індывідуальная.

Вышкі сьправадчана-пэравыбарчай кампаніі ў калгасах між іншым адзначаюць вострую неабходнасьць тэрміновай падрыхтоўкі кіраўнікоў-арганізатараў калектыўных гаспадарак. Першы везд калгасаў Беларусі, які адбыўся ў чэрвені 1927 г., таксама даў дырэктыву аб правядзеньні курсу для кіраўнікоў-арганізатараў гаспадарак.

Апрача таго Эканамічная Народа БССР па прапаванавы НК РСІ 14-га чэрвеня 1927 г. ухваліла паставову, якая абавязвае Наркамасьветы зьвярнуць увагу на неабходнасьць узмаценьня культурна-асьветнай работы ў калгасах. Гэтай-жа паставовы запрапанавана Наркамасьветы і Горацкай сельска-гаспадарчай акадэміі зьвярнуць больш увагі ў сваіх

навукальных плянах і практычнай падрыхтоўцы студэнтаў да пытаньняў арганізацыі буйной гаспадаркі, у прыватнасьці калектыўнай. Калі-ж правядзеньне, насколькі гэтыя дырэктывы праведзены практычна на справе, вынікі будучь нездавальняючыя. Гэта сьведчыць аб тым, што ні культурныя запатрабаваньні самай калгаснай масы, ні дырэктывы адпаведных урадовых і партыйных арганізацыяў не стварылі яшчэ да гэтага часу патрэбнага зруху ў рабоце адпаведных арганізацыяў.

Надмацаваньнем такога вываду могуць служыць наступныя факты. Калі праўленьне цэнтральнай сэкцыі паставіла практычна пытаньне аб арганізацыі першых двухмесячных курсаў для падрыхтоўкі кіраўнікоў калгасаў і зьвярнула ў Наркамасьветы і Наркамзем, якія маюць на правядзеньне курсу дарослых сялян каля 40.000 руб., з просьбаю аб выдзяленьні з гэтай сумы пэўнай часткі сродкаў для курсу работнікаў калгасаў, дык станоўчага адказу не атрымала.

Дырэктывы, канкрэтныя і зьсныя, — паставовы XV зьезду УсеКП(б) і XI зьезду КП(б)У па пытаньнях культурнага і калектыўнага будаўніцтва — гавораць аб неабходнасьці ўзмаценьня культурнай работы ў калгасах — апорных пунктах нашага будаўніцтва ў вёсцы.

## РАБОРЫ ЛЯХАЎКІ—НА СХОДІ

Заўтра, 11-га лютага, а 7-й гадзіне ўвечары, у малой залі клубу імя Барла Маркса адбудзецца сход усіх тых, якія пішуць ў насценнагазэты, членаў рэдакцый і рабкораў падпрямстваў і ўстаноў Ляхаўскага раёну.

У парадку дня—даклад аб задачах рабкораў у сувязі з паставовымі XV-га зьезду УсеКП(б).

## РАБСЬЛЮРАЎСЬКІ АДЗЕЛ.

Англія і Злучаныя Штаты не маюць права перамацаваць Англію. Марская праграма Англіі сьна-

## Перад савецка-нямецкімі эканомперамовамі Савецкія дэлегаты прыбылі ў Бэрлін

БЭРЛІН, 8. Сёньня прыбылі дэлегаты Наркамгандлю СССР г. Шлейфэр, начальнік дагаворна-прававой ўпрым Наркамгандлю СССР г. Кауфман і вагадчык паддзелам па гандлёвай пазі-

цыі эканамічна-прававога аддзелу Камісарыату Замежных Спраў Розэнблюм, які былі дэлегатамі савецкім урадам для ўдзелу ў савецка-нямецкіх эканамічных перагаворах.

Першы член ураду аб прапаванавы аб моцна дэмакратычнае пільнае абмывчэскае на ангельскім урадзе пунілаво з да-мінічнай.

## Навіны Савецкага Дня

### „Я буду выконваць свой абавязак большавіка“ Ліст т. Пятроўскага

ХАРКАЎ, 8. Старшыня ЦВК Украіны т. Пятроўскі ў адказ на атрыманыя ім да юбілею прывітаньні давуе за ўсе таварыскія браціяў памаданьні. „Лічачы сабе байцом УсеКП(б),—гаворыцца ў адказе,—я буду выконваць свой абавязак большавіка на карысьць СССР і Украіны. Памаданьні адносна маёй далейшай рэвалюцыйнай работы ў дэсяць раз навялічачь мае сілы, ніяк я аддаваў і аддам на барацьбу за разьвіцьцё заваў нашага вялікага Настрычніка“.

### Колькі жыхароў у Маскве

МАСКВА, 8. Па даных маскоўскага статыстычнага аддзелу, у Маскве на 1 студзеня 1928 году налічвалася 2.142.000 жыхароў. За год насельніцтва Масквы павялічылася на 112.400 чалавек.

### Разьвіцьцё дзяржаўнага кредыту

МАСКВА, 8. З разьвіцьцём дзяржаўнага кредыту, павялічыліся Наркамфін СССР, прыбылі насельніцтва ад процантаў па купонах і выйгрышах з юнымі годам усё павялічваюцца і за 5 год існаваньня дзяржаўных пазымы склалі досыць значную суму. За ўсе 5 год агульна сумы выплачаных процантаў па купонах дзяржаўных пазымы склала 47,4 мільёнаў рублёў. Агульная сума выплачаных выйгрышаў за мінулае пяцігодзьдзе па ўсіх выйгрышах дзяржаўных пазымы склала 17,9 мільёнаў рублёў.

### Арышт 6 старшыні Крым. ЦВК

МАСКВА, 8. Пазбаўлены годнасьці старшыня Крымскага ЦВК Белі Ібрагімаў арыштаваны ў Маскве па абвінавачаньні па 136 арт. Кр. Кодексу (забойства).

## Нафтавая вайна пачалася

Галоўны дырэктар англа-галандзкага нафтавага сындыкату Гэры Дэтэрдынг яшчэ летась заявіў аб сваім цьвёрдым намеры не дапусьціць савецкае нафты на сусьветны рынак.

Дэтэрдынг называе савецкую нафту „крывдзенай“ і ня хоча „з прынцыповых мяржаваньняў“, каб яго амерыканскі канкурэнт прадаваў яе на рынак.

Ён тлумачыць занятую ім пазыцыю палітычнымі меркаваньнямі. Ён настойвае на тым, каб перш савецкі ўрад кампэнсавалі былых чужаземных уласнікаў нафтавых крыніц на Каўказе, якія былі нацыяналізаваны ў часе рэвалюцыі.

Толькі пасля гэтага ён згодзен не перашкаджаць продажы савецкае нафты на сусьветным рынку. Дасягаючы нібы мэта вышэйшай капіталістычнай справядлівасьці, ангельскі нафтавы кароль абурьвае з усімі сіламі сваёй буйнейшай сусьветнай арганізацыі (сындыкат „Рояль Дэчшэль“) на амерыканскую нафтавую фірму („Стандарт Ойл“), якая закупіла вялізную колькасьць сав. нафты па некалькіх доўгатэрміновых кантрактах.

Пры гэтым ангельскі нафтавік не саромецца ў сваіх выказах па адрасе амерыканскага канкурэнта і аблівае яго брудам.

У верасьні Дэтэрдынг зьнізіў цэны на сваю нафту на Індускім рынку. У лістападзе ён іх яшчэ зьменшыў. Амерыканская фірма „Стандарт Ойл“ доўга маўчала і, нарэшце, ня вытрымала.

заву да грамадзкае думкі Амэрыкі і Эўропы. Дэкларацыя гэта выкрыла ўсю ганебную дзейнасьць англа-галандзкага сындыкату і ў той-жа час зьявілася фактычным абвясчэньнем яму вайны.

„Стандарт Ойл“ абвясціла, што яна сябе лічыць у поўным праве закупаць савецкую нафту і прадаваць яе на ўсіх рынках. Яна робіць гэта з ведама і дазволу амерыканскага ўраду, які афіцыйна дазволіў амерыканскім гандляром весьці гандаль з СССР на сваю рызыку.

Амерыканскі сындыкат дадаваў, што ніякія кавэрзы „Рояль Дэчшэль“ ня спыняць яго гандлю савецкай нафтай.

Што-ж датычыць зьніжэньня цэн ангельскіх канкурэнтаў, дык і амерыканцы прыбегнуць да гэтай меры.

У дэкларацыі, між іншым, зазначалася, што зусім дарэмна Дэтэрдынг пасылаецца на нейкія вышэйшыя палітычныя меркаваньні, кіруючы яго адносінамі да пытаньня аб савецкай нафце.

Увесь сакрэт яго злосьці, як аказваецца, заключаецца толькі ў тым, што перагаворы яго з Масквою аб закупцы савецкай нафты не далі станоўчых вынікаў, і манополі на савецкую нафту ён не атрымаў.

ВЕНА, 8. Як паведамыцца з Бухарасту, 6-ы дзень працягу Барыса Стэфанавача пачаўся доўгім сьведчаньнем і дэмакратычнае ідзе коннага разгугу румынскіх улад пасля падаўленьня сьлянскага паўстаньня ў Татарбунары. Сьведкі—служачыя асобы румынскіх унітарных прафсаюзаў—зазначалі на спробы ўлады задушыць прафсаюзны рух.

Абаронца Стэфанавач канстатаваў, што сьігуранца (ахранка) пагражала многім сьведкам арыштам, калі яны дадуць паказаньні, непажаданыя абвінавачаньню.

### 3 усіх куткоў СССР

— 8-га лютага закончылася ўсеагульнае зьлічэ сьвята фізкультурна-агульнае прышліства СССР па ўсім відзе злічэ старту выйграва РСФСР. Першы прыз зьвадзіла маладая прабега прысуджан Харкаву.

— 3 наступачыя ў Наркамфін РСФСР звестак з месі відачь, што кампанія па рэалізацыі пазымы ўзмаценьня сьлянскай гаспадаркі ў РСФСР разгортваецца на мясцох ўзможных тамна.

— За студзень у Мурманскі порт прыбыло 12 паракодаў: з Швэцыі, Нарвегіі, Нямеччыны і Амэрыкі, на якіх прысэсена 24.000 тон розных грузаў. У мінулым годзе за гэты-ж перыяд у порт прыбыло толькі 17.000 тон грузаў.

— За першую пямісьднёвую лютана на ўсёй Сібіры загатоўлена 5.011 дэкатон хлеба. У апошняю пямісьднёвую студзеня ў Сібіры было загатоўлена 4.944 дэкатона.

— Першая пямісьднёвая лютана па Варонежскай зубэрні ў параўнаньні з апошняй студзенскай дала зьніжэньне загатоўкі на 39 проц.

ВЕНА, 8. Як паведамыцца з Бухарасту, 6-ы дзень працягу Барыса Стэфанавача пачаўся доўгім сьведчаньнем і дэмакратычнае ідзе коннага разгугу румынскіх улад пасля падаўленьня сьлянскага паўстаньня ў Татарбунары. Сьведкі—служачыя асобы румынскіх унітарных прафсаюзаў—зазначалі на спробы ўлады задушыць прафсаюзны рух.

Абаронца Стэфанавач канстатаваў, што сьігуранца (ахранка) пагражала многім сьведкам арыштам, калі яны дадуць паказаньні, непажаданыя абвінавачаньню.

### Заслужаны інфармацыя аб апошняй падзеі ў Заходняй Беларусі, дэлегацы сьход Гарадзкага раёну (гор. Менск) гораца працягу супроць новага зьверскага нападу на лепшых прадастаўнікаў рабочы, работнікі, сялян і сьлянкі Заходняй Беларусі.

Гісторыя чалавечына яшчэ ня будзе такога эканамічна і палітычна ўніска навіянальнасьці, які існуе ў Польшчы над мільяміліённамі рабочымі і сьлянкі.

Мы, дэлегаты Гарадзкага раёну, знаходзімся недалёка ад нашых братоў і сьстраў, ніко тая зьраніца пад уладаю капітала, глыбока абураны супроць сьуду, які адбываецца над „133“ таварышамі—дэпюі сьмяні працоўных мас Заходняй Беларусі і Польшчы, і заклікаем усіх працоўных нашага Савецкага Саюзу паўстаць супроць такога п-

чуваньня ў гісторыі зьверскага распраў!

### ГОЛАС ДРУКАРОЎ

Агульны сьход рабочых і служачых друкарні „Зьвязды“ з абурэньнем канстатуе, што палонскі фашысцкі ўрад Пілуудзкага, барбарон прыгнатуічы і прасьледуючы вывужэньне ўсянай свабоднай волі і думкі рабочых і сялян Польшчы і Заходняй Беларусі, паставіў бязьлітасна расправаічы і тэрарызавачь рэвалюцыйны рух.

Польскі фашысцкі ўрад разграміла і накладае свае натаўскія руні на рабоча-сьлянскія арганізацыі, ідае ў турмы дэсяткі і сотні лепшых нашых братоў і сьстраў, для чаго падсылае сваіх наемных шпіёнаў і правакатараў, і зараз праз падману правакатара Гурьна наладзівае працэс „133“.

Агульны сьход шле свае прыліччэі зарадніну і правакатара Гурьну і фашысцкаму ўраду Пілуудзкага.

Мы працягуем супроць налага працэсу „133“ і заклікаем разам з намі працэтоваць працоўных усяго сьвету!

Даюў фашысцкі ўрад Польшчы! Няхай жыва Савецкая Польшча! Няхай жыва сусьветная сьладарнасьць рабочых і сялян!

### Адкрыўся 9-ты Пленум Выканкому Камітэтру

МАСКВА, 9-га лютага ўвечары адкрыўся 9-ты Пленум Выканкому Камуністычнага Інтэрнацыяналу.

Пленум аднагалосна прыняў наступны парадак дня:

- 1) Аб апазыцыі ў ВКП(б) і Камітэтрне, 2) Прафсаюзнае пытаньне, 3) Кітайскае пытаньне, 4) Падрыхтоўка да 6-га ўсясьветнага Кангрэсу Камітэтру, 5) Ангельскае пытаньне, 6) Францускае пытаньне. На пасяджэньні 9-га лютага т. Бухарын выступіў па першым пункце абвэсткі.

### II тыраж пазыкі Індустрыялізацыі—20 лютага

МАСКВА, 9. Другі тыраж пазыкі Індустрыялізацыі адбудзецца ў Бранску 20—22 лютага г. г.

### Вэсткі аб забойстве ў Вільні ўпаўноважанага блёку раб.-сьлян.-адзінства падцьвярджаюцца

ВАРШАВА, 9. У рабочых раёнах Варшавы каля плякатаў блёку рабоча-сьлянскага адзінства без перастанку адбываюцца невялікія мітынгі, а каля фабрык—масаўны па сьнанчэньні работ. Учора адбыліся два мітынгі лявіцы ППС і блёку раб.-сьлян. адзінства. Пасьля вытупленьняў аратараў мітынгі былі разганыя.

Паседамленьне аб забойстве ў Вільні ўпаўноважанага блёку рабоча-сьлянскага адзінства падцьвярджаюцца. Прозьвішча забігача Шуарцблагі, а ня Штээр, як паведамыцца ўчора. На цэлае рабігача 21 рана. У мішні набіжчына зноўдзена расьпіска аб падачы ім у вільнюскую раённую выбарчую німі



## Супроць гвалтаў над працоўнымі Заходняй Беларусі

## МЫ АБУРАНЫ ПРАЦЭСАМ „133“

Заслужаны інфармацыя аб апошняй падзеі ў Заходняй Беларусі, дэлегацы сьход Гарадзкага раёну (гор. Менск) гораца працягу супроць новага зьверскага нападу на лепшых прадастаўнікаў рабочы, работнікі, сялян і сьлянкі Заходняй Беларусі.

Гісторыя чалавечына яшчэ ня будзе такога эканамічна і палітычна ўніска навіянальнасьці, які існуе ў Польшчы над мільяміліённамі рабочымі і сьлянкі.

Мы, дэлегаты Гарадзкага раёну, знаходзімся недалёка ад нашых братоў і сьстраў, ніко тая зьраніца пад уладаю капітала, глыбока абураны супроць сьуду, які адбываецца над „133“ таварышамі—дэпюі сьмяні працоўных мас Заходняй Беларусі і Польшчы, і заклікаем усіх працоўных нашага Савецкага Саюзу паўстаць супроць такога п-

чуваньня ў гісторыі зьверскага распраў!

### ГОЛАС ДРУКАРОЎ

Агульны сьход рабочых і служачых друкарні „Зьвязды“ з абурэньнем канстатуе, што палонскі фашысцкі ўрад Пілуудзкага, барбарон прыгнатуічы і прасьледуючы вывужэньне ўсянай свабоднай волі і думкі рабочых і сялян Польшчы і Заходняй Беларусі, паставіў бязьлітасна расправаічы і тэрарызавачь рэвалюцыйны рух.

Польскі фашысцкі ўрад разграміла і накладае свае натаўскія руні на рабоча-сьлянскія арганізацыі, ідае ў турмы дэсяткі і сотні лепшых нашых братоў і сьстраў, для чаго падсылае сваіх наемных шпіёнаў і правакатараў, і зараз праз падману правакатара Гурьна наладзівае працэс „133“.

Агульны сьход шле свае прыліччэі зарадніну і правакатара Гурьну і фашысцкаму ўраду Пілуудзкага.

Мы працягуем супроць налага працэсу „133“ і заклікаем разам з намі працэтоваць працоўных усяго сьвету!

Даюў фашысцкі ўрад Польшчы! Няхай жыва Савецкая Польшча! Няхай жыва сусьветная сьладарнасьць рабочых і сялян!

### Адкрыўся 9-ты Пленум Выканкому Камітэтру

МАСКВА, 9-га лютага ўвечары адкрыўся 9-ты Пленум Выканкому Камуністычнага Інтэрнацыяналу.

Пленум аднагалосна прыняў наступны парадак дня:

- 1) Аб апазыцыі ў ВКП(б) і Камітэтрне, 2) Прафсаюзнае пытаньне, 3) Кітайскае пытаньне, 4) Падрыхтоўка да 6-га ўсясьветнага Кангрэсу Камітэтру, 5) Ангельскае пытаньне, 6) Францускае пытаньне. На пасяджэньні 9-га лютага т. Бухарын выступіў па першым пункце абвэсткі.

### II тыраж пазыкі Індустрыялізацыі—20 лютага

МАСКВА, 9. Другі тыраж пазыкі Індустрыялізацыі адбудзецца ў Бранску 20—22 лютага г. г.

### Вэсткі аб забойстве ў Вільні ўпаўноважанага блёку раб.-сьлян.-адзінства падцьвярджаюцца

ВАРШАВА, 9. У рабочых раёнах Варшавы каля плякатаў блёку рабоча-сьлянскага адзінства без перастанку адбываюцца невялікія мітынгі, а каля фабрык—масаўны па сьнанчэньні работ. Учора адбыліся два мітынгі лявіцы ППС і блёку раб.-сьлян. адзінства. Пасьля вытупленьняў аратараў мітынгі былі разганыя.

Паседамленьне аб забойстве ў Вільні ўпаўноважанага блёку рабоча-сьлянскага адзінства падцьвярджаюцца. Прозьвішча забігача Шуарцблагі, а ня Штээр, як паведамыцца ўчора. На цэлае рабігача 21 рана. У мішні набіжчына зноўдзена расьпіска аб падачы ім у вільнюскую раённую выбарчую німі

# 10-цігодзьдзе Чырвонай арміі

Наша армія магутна тым, што яна моцна спална з градоўнымі, з іх шгодзеным жыцьцём. — Чырвоная армія — касцяк, вакол якога ў выпадку вайны будуць фармавацца рабочыя палкі

## Менскі акрвыканком — Чырвонай арміі

### 2063 сям'і чырвонаармейцаў вызвалены ад с.-г. падатку

У працэсе сваёй працы Менскі акруговы выканаўчы камітэт ставіць перад сабой задачу найбольш хуткага абслугоўвання Чырвонай арміі.

Праца па дапамозе Чырвонай арміі ёсць адна з важнейшых галін працы акрвыканкому і стаіць да гэта не на апошнім месцы.

Вайсковыя часці, што знаходзяцца на тэрыторыі Менскай акругі, маюць патрэбу не толькі ў кватэраўнай плошчы, а нават я маюць свае лазні і прачашнай. Менскі АБК наставіў пытаньне аб пабудове агульнага памішканья для інтэрнату гарнізону, на што асыгнавана 90 тыс. р. І зараз мы ўжо бачым адбудаваны на 840 кв. мэт. дзв. на 40 прыблізна пакояў. Але гэты цалком не задавальняе лянчэ кватэраўнай плошчай патрэбы гарнізону, у зьвязку з чым Менскі гарвонаармейскі аддзелнага фонду адхусьціў 36 пакояў і 12 кватэр для кампанііскладу.

У адносінах абслугоўвання гарнізону лазьнямі і прачашнай, акрвыканком прапанаваў Камгасу ўсталяваць гэта на гарадзкіх лазьні і прачашнай. За мінулы аперэцыйны год 3 гарадзкіх лазьнямі абслухана на сабэшчэ 186.328 чырвонаармейцаў і прачашнай вымгта 645.410 шт. чырвонаармейскай бялізны. Разам з гэтым асыгнавана 91.283 р. на пабудову гарнізоннай лазьні і 1.485 р. на абсталяваньне прачашнай. Апрача таго на камунальнае абслугоўваньне 3-х гарвонаармейскіх акругі асыгнавана 88.447 р. Гэта даю магчымасьць паленшыц абслоджэньне агульных памішканьяў вайсковых часцей, абвешчэньц іх вадоў і паленшыц самгараас становішча.

Акруговы выканаўчы камітэт ня моэ якасэа стаіць у баку праводзінэй гарнізонам працы па дэмабілізацыі чырвонаармейцаў.

Нераважнан частка чырвонаармейцаў ішла ў вёску, трэба было надыхтаваць а аддускію актывіцям працаўнікоў вёскі.

На сродкі, аддусчаныя АБК у сумо 600 руб., пры 4-х палкох, адным дывізіяне і 3-х гарнізонах іравадэньн курам і палітгазінам для аддускію, дэ асьвятліцэ для актывіцэй савецкага будаўніцтва, і давадчым ім ільгот.

вайскавой прапаганды на вёсцы і інш. Усяго прапушчана праз курсы і палітгазіны 573 аддускікі. Закуплена для іх 798 розных кніг на суму 172 руб. 95 кап. Аддускініком, якія засталіся ў гор. Менску, гарсаветам выдана 40 ардэроў на 47 пакояў і 3 кватэры.

Таксама акрвыканком дапамагаў і сем'ям чырвонаармейцаў. Пра разьмеркаваньн лесаматар'ялаў 593 сям'і служачых Чырвонай арміі атрымалі будаўнічага лесаматар'ялу бесплатна на суму 13.253 р. 29 к., ільгота—на 5.521 р. і ў крэдыт—на 13.319 р. 22 к.; троў —бесплатна на суму 395 р., ільготы—на 218р. і ў крэдыт, на 34 р. Прычым бесплатныя лесаматар'ялы і дровы аддускаліся бяднейшым сем'ям чырвонаармейцаў. Тое-ж самае мы назіралі пры правядзэньн земліпарадкаваньн. Бедных чырвонаармейскіх гаспадарак земліпарадкавана бесплатна на суму 730 р. 61 к., ільгота—на 1.035 р. 65 кап. і выданы крэдыт на земліпарадкаваньн 2.234 руб.—ўсяго атрымана грошай 152 гаспадаркамі. 64 гаспадаркі надзелены зямлёй, плошчаю ў 356,70 гкт. і 45 двароў атрымалі прырэзьку агульнай плошчай ў 145 гкт.

Ішчэ шмат прадстаўлялася ільгот сем'ям чырвонаармейцаў і ў іншых галінах, але я спыніюся на аднэй з іх Самай вялікай дапамогай з боку дзяржавы зьдўляюцца ільготы сем'ям чырвонаармейцаў па сел.-гас. палатку. Усяго па акрузе вызвалена ад падатку на зьвязках сем'яў чырвонаармейцаў 1.061 сям'я на суму 13.479 р., апрача 1.003 сем'яў, аўтаматычна вызвалены на суму 8.949 р.

Праўда, показанымі фактамі на вычэрпаецца праца АБК па дапамозе Чырвонай арміі. Тут я вылажана праца шэфства, а АБК шэфстауе пад 3-ма вайсковымі частцамі, праца па прызыве і навучаньн дэпрымуўнікоў, ільготы сем'ям чырвонаармейцаў у галіне аграамічнай дапамогі, крэдыту і інш. Гэтак, трэба зазначыць, перааказжае тое, што нашымі нязамымі органамі да апошняга часу не выдосі дастатковага вучоту як палітгазінам і палітзамаў сем'яў чырвонаармейцаў, так актывіцэй савецкага будаўніцтва, і давадчым ім ільгот.

# ЖЫЦЬЦЁ ПАРТЫ

## АБ ВЫТВОРЧЫХ НАРАДАХ КАМУНІСТЫХ

Пытаньні, якія пастаўлены т. Хадцімскім у артыкуле «Аб іакараторых нарадах партыйнае работы ў вёсцы» (Зьвязда, № 10), заслугаваюць асаблівае ўвагі партыйнай грамадзасці.

Вопыт паўтарагадовае працы на вёсцы дае мне магчымасьць выказаць некалькі практычных меркаваньнў пра пастаноўку работы сельска-гаспадарчых вытворчых нарад камуністых.

Па нашай думцы, такія нарады неабходна праводзіць для пачатку пры раённых камітэтах КП(б)Б. Тут будзе лепшае віраўніцтва і напрамак у працы, а гэта для пачатку найважнейшая справа.

Тав. Хадцімскі мае рацыю, калі кажа, што канчаткова рэгламантаваць тэрміны скліканья нарад нельга, але ўсё-ж прыкладную ўстапоўку даць неабходна.

У часе працы на полі нарады неабходна прызначаць да таго ці іншага віду работы. Вяясно павінны падлягаць абмеркаваньн пытаньні ворыва раньняга пашару, ачысткі насення, засева кармавых траў, новых гарадзкіх культур (салаты, памідораў, радцыс і г. д.). Во ва ўсім гэтым у нас лянчэ не вялікі зрух.

У сярэдзіне лета таксама шмат пытаньяў да абгаварэньн: пра барацьбу са шкоднікамі, пра лепшыя спосабы і тэрміны зьбіраньн збожжа, пра тое, як лепей насправіць—выкарміць жывёлу і г. д. Кожнае пытаньне трэба ўзьнімаць у залежнасьці ад магчымасцяў, прымаючы пад увагу канкрэтныя абставіны.

Справаздачы паасобных таварышоў пра становішча свае гаспадаркі мы залічам да агульных пытаньяў. Побач з справаздачай гаспадаркі, якая выдэюцца ўзроста, трэба ставіць справаздачы і слабай гаспадаркі.

Правачомы на справаздачах павінны быць вузка-практычнымі і

выкананьне іх—пасільным для таго ці іншага таварыша.

З справаздач можа ўзьнімаць неабходнасьць дапамогі нарадаю на месцы. Для прыкладу возьмем такі выпадак: на сельска-гаспадарчай вытворчай нарадзе ў Пранойскім раёне, Магілёўскае акругі, пасля справаздачы кандыдата КП(б)Б сільнікі тав. В., нарада прасіла райком паслаць дзвух таварышоў для дапамогі ў падзею вучастку зямлі на шваткохле. Два члены райкому кадылі на гаспадарку тав. В. і на месцы вырашаў рознастайныя пытаньні.

Райкомам і ўчэйкам КП(б)Б неабходна будзе прыняць пад увагу становішча гаспадаркі кожнага партыйца, сачыць за яе ростам і за выкананьнем пастаноў сельска-гаспадарчых вытворчых нарад.

На нарадах шматліка вялікі пошыт на папулярныя брашурны па сельскай гаспадарцы, жаданьне пачытаць, навучыцца культурна працоўваць зямлю.

Сельска-гаспадарчая кааперацыя ў тым-жа Пранойскім раёне закупаіла некалькі сельскіх бібліятэчак і пакіравала іх у сельсаветы. Набыць гэтыя бібліятэчкі паасобным таварышом не пад сілу, але выпісваньне папулярных часопісая для селян стане на барадзку дня нарад.

Нарады павінны выдўляць магчымасьці калектывізацыі вёскі: арганізацыя мейтральных таварыстваў, насенцаводчых, машыных, калектывна-саматужнай вытворчасці (вытворчасць бетону, торфу, выпальвадзьне вапны і г. д.), даючы паасобным таварышом заданьні ў залежнасьці ад канкрэтных магчымасцяў.

Неабходна часткаю работы нарад павінна зьдўляцца вырашэньне пытаньяў пра ўдзел камуністых і камсамольцаў ў сельска-гаспадарчай выстаўцы, пра ўвядзэньне кантрольных лістоў у гаспадарцы, пра дапамогу абозам збожжаачысты, надрыхтоўка і правядзэньне земліпарадкаваньн і г. д.

Ва ўсіх гэтых мерапрыемствах камуністы, што працуюць на сельскай гаспадарцы, павінны прымаць самы актывічны ўдзел, павінны быць наперадзе.

Круг пытаньяў нарадзку дня вытворчых нарад можа быць вельмі вялікі і тут райком павінен выбраць больш жыццёвыя, набадэліныя пытаньні для гэтага раёну, або сельсавету, пытаньні практычныя і якія могуць быць ажыццёўлены.

Раўнача неабходна ўхіляцца абесаўснага ўплыву.

Побач з пастаноўкаю сельска-гаспадарчых вытворчых нарад у раёнах, па нашай думцы, неабходна сьлікаць нарады камуністых, якія зьвязаны з сельскаю гаспадаркаю, зьвязаны з вёскаю, работніцкаю гораду. У гарадох знойдзецца значная колькасць членаў і кандыдатаў партыі, вылучаных з вясковай работы ў горад і ня згубіўшых сувязі з сельскаю гаспадаркаю і беспартыйных селян-вылучэньцаў.

Мы павінны паруціцца аб тым, каб гэтыя таварышы не парвалі сувязі з вёскаю, з сельскаю гаспадаркаю, а наадварот—дапамагалі ям'і, што засталася на сельскай гаспадарцы, нарадамі, трымалі сувязь з вёскаю. Такія нарады ў горадзе павінны склікацца аддзеламі акруговых камітэтаў КП(б)Б па працы ў вёсцы.

Калі мы ставім канкрэтныя задачы перад таварышамі, якія працуюць на сельскай гаспадарцы, то такія вырашэньн задачы мы павінны паставіць і перад таварышамі, зьвязанымі з вёскай. Аб карысьці сувязі з сельскаю гаспадаркаю гэтых таварышоў гаварыць ня прыходзіцца, трэба паруціцца аб тым, каб гэтая сувязь з часам не парвалася і была ў патрэбных для партыі формах.

О. Канакоцін.

# ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

## Камітэты ўзаемадапамогі на Случчыне

(Ад нашанае слухача карэспандэнта)

Падвэдзены вынікі перавыбарчэй камітэтаў ўзаемадапамогі па Случкім раёне. Насельніцтва ў перавыбарчэй кампаніі прымала актывічны ўдзел, сур'ёзна крытыкавала працу камітэтаў. На перавыбарчых сходах прысутнічала 76,3 проц. насельніцтва.

Трэба сказаць, што ў перавыбарчэй кампаніі рэзка выявілася расслабэньне вёскі. Групы заможнікаў выказваліся супроць камітэтаў ўзаемадапамогі, кажучы: «беднаце і так кругом дапамагаюць, навошта яшчэ гэтыя камітэты» (Базловіцкі сельсавет). Некаторыя вёскі гэтага сельсавету адмовіліся ад валежыўнага добраахвотнага ўступленьн ў камітэт ўзаемадапамогі, але ніякага ўплыву на сьліянства яны не зрабілі.

Бедната дзелавіта падыйшла да справы абгаварэньн працы выбараў сваіх камітэтаў, паказваючы на канкрэтную дапамогу, якую аказалі КСУ беднаце. Актывісць і арганізаванасьць беднаты ісерава выявілася ў гэтай кампаніі. Так, бедната сваячасова зьдўлялася на палярэдня і выбарчыя сходы, сур'ёзна абгаворвалі кандыдатуры і інш.

На перавыбарчых сходах падкрэслена, што лік пайшчыкаў у

параўнаньні з мінулым годам павялічыўся на 21,3 проц., а фонд больш як у тры разы. Адначаны, як дадатні бок, гэта каапераваньне бядняцкіх гаспадарак. Усяго за год па раёне кааперавана 369 гаспадарак.

З недахопаў у працы КСУ адначаны наступныя: слабое паступленьне членскіх узносаў, з якіх 45 проц. яшчэ не спагнана, несвайтчасовы зварот пазык і інш.

У прапанавах, а таксама пры разглядзе плянаў на далейшае, асабліва выпічвалі пытаньне аб пашырэньн садова-агародніх гаспадарак, пракатных пунгтаў і г. д.

Пастаўлены на суд бядняцка-серадняцкай грамадзкасці, паказалі слабе. як лепшыя ў раёне Урэцкі, Прашчыцкі і Ісерскі КСУ, першы з іх дабіўся 32 проц. ахопу селян на сваім сельсавете, добра вёў гаспадарку і атрымаў 485р. прыбытку ад чайнай.

З 19 пераабраных камітэтаў сьлінскае ўзаемадапамогі абрана ў іх 286 новых працаўнікоў, павялічыўся лік настаўнікаў. Абраны склад сельпуоўнаважаных абнавіўся на 91,6 проц., сельскія КСУ—на 81 проц. і раённыя—на 73,3 проц. Я.

## Загатоўка штучных угнаеньняў

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Зараз праводзіцца праца па загатоўцы штучных угнаеньняў. Да вясоньняй слубы мяркуюцца ганляючымі арганізацыямі загатоўчы 200 тон тамасаўкі, 255 тон суперфасфату, 35 тон фасфарытнай мукі, 186 тон калійнай солі і 19 тон чыліскай сьлітры.

## Сяляне будуць школы

Акрэсьляюцца будзе аддусчана 15 тысяч руб. на крэдытаваньне насельніцтва штучнымі ўгнаеньнямі.

## Павялічэньне паявога капіталу

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Зараз па абвешчэньн кааператыві і вялікай энергіяй праводзіцца праца па павялічэньн паявога капіталу. За мінулы перыяд бядняцкае саветы на асабнае сьліянства павялічылі паявога капіталу на 12 тысяч руб.

## Бяспрытульная школа

ГРЭСБ (Уласны кар.). Вячэрняя школа сьлінскай моладзі ў Грэску (Меншчына) пачала працаваць з лістапада месяца 1927 году.

З пачатку арганізацыі ў школу запісалася 36 чал., але стала наведвалі яе толькі 26. У сучасны момант гэта лічба зьменшылася да 13 чал., што дрэннае адбываецца на правядзэньн зацікаў у школе.

Трэба падкрэсьліць, што камсамольцы таксама не сьлісмагчына наведваюць школу, ня цікавацца заняткамі. Камсамольская ячэйка мала цікавіцца школай і яе працай. Лабашоў.

## 162.000 руб. на пабудову новых школ

БАБРУЙСК. (Уласны кар.). Усяго па пабудову новых школ у Бабруйшчыне ў 1928 годзе будзе аддусчана 162.000 р. на гэтыя сродкі будзе пабудавана 23 новыя школы.

## Новыя насеннаводныя таварыствы

МАГІЛЕЎ. (Ад наш. кар.). У сьлітнім годзе да пачатку вясоньняй пасейнай кампаніі будучы арганізаваны 7 насеннаводных таварыстваў дробнага тыпу (па назадзі пасейкаў).

## За якасць працы сельпартарганізатараў

(Водгун на артыкуле т. Доржана ў газэце «Зьвязда» № 22, ад 26 студзеня 28 г.)

Пытаньне аб сельскіх партарганізатарах для большай часткі партыйных арганізацыяў ня нова, ва многіх акрузах і раёнах іаагусты сельскіх партарганізатараў ужо іаагусты.

## Па-бальшавіцку за практычную працу

(Жлобінскі раён, Бабруйскае акруга)

Паводле напярэдняй падлікаў застрычківаны заклік даў нашай партарганізацыі 136 таварышоў. Па вытворчым стажы прынятыя падлікаюцца так: 69 таварышоў маюць звыш 10-гадовае стаж, прычым у гэты лік уваходзіць значная колькасць таварышоў, што працуюць на вытворчасці ад 20 да 30 год, 33 таварышам са стажам ад 5 да 10 гадоў, 22—ад 3 да 5 і толькі 12 маюць стаж ад 3 гадоў.

З усіх партыйцаў застрычківацца шматлікі толькі 45 па звыскавалі грамадзкую працу. Звыскавалі частка вельмі партыйцаў нагруквала партарганізацыі.



# Прадвесье не дзевяноста восьмага

Прадвесье наплывала на акраіну дзельна і ціха.

Яшчэ спакойна лжала пад мастым вясножанал Сьвіслач, зьвінелі бонкі сапачнікаў і пазграбна дзвочаў на рагу хмуры пачырванелы гарадавы, калі ў кватэрку кантраляра Лібава-Роменскай чыгункі Пётра Васільевіча Румянцава ўсё часцей і часцей пачалі наведвацца два невядомыя чалавекі — шужына і кабет, і засяджацца гаўкімі лютаўскімі вечарамі на гэтым гутаркамі.



Тав. РУМЯНЦАЎ.

А калі люты ўжо адаваў, і сьнег на ўкатанай Захараўскай пачарнеў у калінах, тады, на адным, удых, у розныя часы, з розных бакоў, праз «парады» і «чорны» хадзілі пачаць выбірацца ў кантраляра 9 чалавек мужчына, відочна, каб нагуляць у карты, ды выпіць чарку-другую гарэчкі. Так, пры гэтым, думала спачатку 20-гадовая Канстанцыя, якая служыла на другім палове доміка ў старонькай, зусім на вука, лаві Ржэцкай, і зяста заглядвала да Румянцавых. Але хутка Канстанцыя адагадалася, што справа ня ў картах.

І толькі зараз, калі прайшло трыццаць год з таго прадвесья, Філа, шнат паспытаўша і багата забачыўша на сваім вяку Канстанцыя Францаўна Татаржыцкая за ўсёй паўнаце разумее, што знала тыя вечары ў суседа-кантраляра. Яна ўжо ведае, як звалі тых дзвух людзей, што прыходзілі спачатку на кватэру Румянцава—гэта былі рэвалюцыянеры Муцік і Гурвіч, і яны дагаворваліся з ім аб вачых сходах. А тыя дзевіць—

іх партрэты зараз вісяць на сьцепах доміка—былі дэлегатамі 1-га зьезду РС-ДРП, першага зьезду нашай, і не, старажыхі Канстанцыя Татаржыцкая, вялікай партыі.

Ужо некалькі год, як ніхто ня жыў тут, і Канстанцыя Францаўна шчыра сьперажэ цішыню чатырох халодных сьветлых пакойчыкаў з вокнамі ў гола палісаднік. Толькі час-ад-часу прыходзяць сюды, на Савецкую, 135, экскурсіі, моладзь прагна аглядае домік, цікавіцца кожнай драбніцай, і старая сьпяшаецца ўсё расказаць, што запамінала аб тых дзях...

А домік амаль зусім не зьмяніўся. Прыдушаны белай рахой, ён яшчэ больш уціснуўся ў зямлю. Толькі замест драўлянай, зрабілі вакол яго жалезную агароджу. Ды з боку, над крайнім вакном, прыбілі мармуровую дошку з залатымі літарамі—сьціс дзевіці ўдзельнікаў зьезду. Ды яшчэ,—помніца Канстанцыі Францаўне,—у тую пару гусцейшы былі ў палісадніку бэзавыя ды жасмінавыя кусты.

А так—усё, як раней. Праз гэтыя шыльныя сьценкі праходзілі дэлегаты ў кватэрку кантраляра, і чорны сабака Верны сусрацаў іх хрыплым прыдушаным брэхам, каб замаўчаць пры зьяўленьні гаспадары. Верны ведаў, хто «свае» і хто «чужыя».

Першым, звычайна, прыходзіў Крэмэр (Бунд). Накуль нікога ня было, ён праціраў свае акулеры і аб нечым ціха размаўляў з Румянцавым. Затым зьяўляўся Эйдэльман (група «Рабочей газеты»). Увдох прыходзілі П. Тучапскі (Кіеўскі саюз барацьбы) і К. Пятрусэвіч (Кацярынаслаўскі саюз барацьбы). І іншыя—С. Радчанка (Підэрскі саюз барацьбы), Вігдорчык (група «Рабочей газеты»), Муцік (Бунд), Вавоўскі (Маскоўскі саюз барацьбы) і Касоўскі (Бунд). Паміж іншым, фатаграфія апошняга дагэтуль ня знойдзена і таму не ўвайшла ў выданьне Гістарту.

Дэлегаты працавалі ў задніх двох пакоях кватэры Румянцава доўга—з 6 вечару да 12—1 гадзіны ночы. Вакны былі шымае зачынены. Сярод большага пакою стаў накрыты белым абрусам стол, а на ім жоўдзены самавар, шылькі, вешніцае вароньне з пастачкамі, вядліна, калоды карт—і пасярод гэтых «атрыбутаў» звычайнай та-



1 і 2. Унутраны і надворны выгляд дому, у якім адбываліся пасяджэньні зьезду.  
3. Тав. Канстанцыя ТАТАРЖЫЦКАЯ.

## ЭКАНАМІЧНАЕ ЖЫЦЦЁ Беларуская прамысловасьць у 1-ым квартале

У аднаку ад мінулага году, калі раўніццё беларускай прамысловасьці праходзіла ва умовах рэзкага паслабленьня рыначнай кан'юнктуры і крайняга абстрактнага фінансаванага стаду, першы квартал сучаснага аперэцыйнага году, у сувязі з высокай рыначнай кан'юнктурай, паказвае палепшаньне раду паказатэляў. Аднак, абстрактнае сьмірновага стану адбіваецца адмоўным чынам на якасным базу работ прамысловасьці.

Квартальнае выпрацоўка валавой прадукцыі складала суму ў 22,600 тыс. руб. На параўнаньні з тым жа перыядам мінулага году прадукцыя павялічылася на 12,3 працэнтаў.

Наогул уся праграма прамысловасьці на першы квартал выбавана ў разьмеры 95 проц. Недавыкананьне праграмы адзначаецца па металапрацоўчай, ільня-прадзільнай і броварнай прамысловасьці, на якіх адхіленьне ад праграмы складае

наў адбылася на грунце сьмірновага рынку з асаблівай рэзкасьцю высоўваюць настойлівую неабходнасьць ажыццяўленьня раду ўдараўнейшых задач.

Сур'ёзным фактарам, які ўскладняе нармальную работу прамысловасьці, зьяўляецца сьмірновае напружанасьць. У затруднячым становішчы аказаліся металапрамывальніцкая, галоўным чынам, пьвікавалі вытворчасць (з прычыны пастарэчальнага забеспячэньня дротам-катанкай), харчавая (недахоп ячменю, аўеу і кукурузы) і броварная (недастаткова прапанова бульбы).

Некаторае недавыкананьне праграмы ў першым квартале, якое на асобным галінах складала даволі

варыскай вечарыні шалісьцелі сакратныя паперы, прасекты рэвалюцый, чарнавыя лісты першых партыйных пастаноў.

Увесь час весела трашчала полымя ў шырокай галандскай пель-

чы: калі паліцца—раз—і ад усіх гэтых лістоў застаецца адзін чорны полах... Шукайце ў іх «крамолы», панове жандары!

А па драўляным тратувары ад мосту да Белацаркоўнай у гэтых вачэрня гадзіны шпацыраваў Румянцаў—яму была даручана ахова зьезду.

Канстанцыя спала ў кухні. Праз

сон да яе даноіўся няроўны шум з-за перагародкі. Яна разьлічала гоеас Эйдэльмана—старшыні—моцны і настойлівы. Потым раптам становілася ціха, яна забывалася, але нітку сну зноў рвала дакаціўшаяся хваля шуму, і яна садзілася на ложку, чымсьці напалоханая.

— Хай,—думалася ёй,—можа рабочаму чалавеку лепей будзе.— І яна ўспамінала тады аб знаёмым маладым хлопцы Людвігу, якому за тое, што ён палік, не далі працы, і які паехаў шукаць долі ў Сібір. І ўсюды яна бачыла, што рабочаму чалавеку цяжка прыходзіцца, асабліва, калі палік ці яўрэй...

А гадзіне 1-й пачыналі разыходзіцца. Канстанцыя праз фортку сачыла, як цямяны фігуры—адна, дзьве,—праз кароткія прамежкі часу выходзілі з доміку і павольна расплываліся—хто ў горад, хто на Камароўку. Амаль усе яны былі ў просьценькіх чорных пальтах, толькі адзін Радчанка, адзедца, насіў кароткую студзённую тужурку. Зьдзіўляла Канстанцыю тое, што пасля таго, як усе разыходзіліся, яна заўважвала ў палісадніку адну-дзьве фігуры, якія, нібыта, гулялі па вузенькай сьцежцы. Яна так і не магла тады ўгледзець, як фігуры хутка нагіналіся і нешта рабілі на зямлі. Гэта пад чорнымі бэзавымі кустамі хаваліся паперы зьезду да наступнага пасяджэньня.

Такіх вечароў было 5 ці 6. Яны ня йшлі адзін за другім, і часта пасля пасяджэньня кватэрка Румянцава два-тры вечары была маўкліва і сумна.

Апошняе ўрачыстае пасяджэньне адбылося 1-га сакавіка 1898 году на старым стылі—14-га па новым. У гэты вечар быў абран першы ЦК у складзе Эйдэльмана, Радчанка і Крэмэра. 14-га за сталом з жоўдзеным самаварам, акрамя дэлегатаў, сядзелі і Румянцаў з жонкаю, Яўгена Гурвіч і некаторыя іншыя госяці, якім зьезд дазволіў прысуцьнічаць на залочным пасяджэньні. Цікавыя ўспаміны аб ім пакінуў былы гаспадар кватэры П. І. Румянцаў. Вось што ён піша на лістках, якія захоўваецца ў доміку і відзе яшчэ ня былі апублікаваны: «адзін госяць гаварыў доўгую сумную пэсьмістычную прамову, у якой даказваў, што пры такой сібернай рэаліцы нічога ня можа быць трывалата, і што ўсе арганізацыі хутка праваліцца. Толькі ён кончыў, я ўстаў і сказаў тост, каб «нованароджанае дзі-

ця» ня было б мёртвапароджаным, а расло і мацнела, каб магло раздушыць двухгаловую гідру самаўладства».

Але гідра, аб якой гаварыў Румянцаў, была яшчэ вельмі моцная. І праз некалькі месяцаў усе ўдзельнікі зьезду, за выключэньнем Радчанка, былі арыштаваны.

Толькі праз пяць месяцаў царская паліцыя напала на след, які прывёў за ў Менск, да малонькага доміку за мастом. Ліпнёўскай ноччу Татаржыцкую разбудзіў злосны брэх Вернага. Яна выбегла ў сьцені і ўбачыла, што насупрочь, калі хаты суседзі, стаяла 12 вялічэзных адараваных жандараў у белых кашулях і чамусьці чырвалі запалкамі. Яны кінуліся да яе.

— Хто тут і што вам трэба?—запытала Татаржыцкая.

— Нам Румянцаў патрэбен.

— Навошта ён нам?

— Яму тэрміновая тэлеграма—нам трэба асабіста перадаць...

І, больш не размаўляючы з ёю, жандары запоўнілі сьцені і ўварваліся ў кватэру Румянцава. Усю поч у доміку і палісадніку ішоў вобшык, але нічога жандары не знайшлі, і, калі сьвітала, свае шуканыя сіннілі. Румянцаў быў арыштаваны. У гэту поч у Менску захапілі яшчэ 40 чалавек і адправілі ў Маскву...

У 1923 годзе, калі сьвяткавалі 25-годзьдзе нашае партыі, на фэсдзе прыбілі дошчачку: «Дом яляецца достоаьнем Соцыялістычэскай Советскай Рэспублікі Беларускай».

Цяпер тут жывуць толькі ўспаміны, і, поўная іх, Канстанцыя Францаўна.

Праз некалькі тыдняў мы сьвяткуем 30-годзьдзе нашае партыі. У зьвязку з гэтым Гістарт ЦК БП(б)Б узьнімае пытаньне аб пабудове на месцы зьезду новага вялікага бэтоннага будынку. У ім павінен зьмясьціцца гістарычны домік. Тут жа пачаць думаць насадріць сад імя 1-га зьезду.

Такі лёс дрыўлянага доміку паві Ржэцкай, ад якога цагнуцца праз Лендан, Цыммервальд, Пецярбург ніткі партыйнай гісторыі.

... А ў тое прадвесье не лўляў сабе кантраляёр Пётра Румянцаў—за якога волата ён падымаў капсьпірацыйны кілішак.

Міх. Гольдбэрг

### Тое, аб чым часта забываюць

### Міхальцоў пад байкотам

# Работа ў здаровай абстаноўцы — адзін з важнейшых фактараў прадукцыйнасці працы

## Плюць на камісію (Гута імя Домбаля, Нова-Барысаў)

Камісія па ахове працы працавала раней даволі інтэнсіўна. Але ў апошнія часы наглядзецца застой. Члены камісіі зазначаюць, што ў іх апусьціліся рукі, бо піводнай паставы адміністрацыя не выканала. Правільна!

Надаўна камісія складала 4 акты аб парушэнні і невыкананні павіннасцяў. Напрыклад, ручнікі ў цэху на мяноўца месілі і ў старэйшым цэху ручнікі не мяняюцца на працягу 3-х месяцаў і выдаюцца ў недастатковай колькасці. Загадчык шифавальнага цэху выкарыстоўваў умывальнік з памышкання, каб пераарыентаваць рабоче. У гэтых цехах яны знаходзяцца ў вельмі брудным стане.

Уборка ў механічным цэху не робіцца з дня пуску заводу — цэхам 4 месяцы: шмацьце ў бутках пачало гніць.

Не даюць у бакі пераваранай жэнь і ноч — на рабоце

(2-я дзярждрукарня, Менск)

У нас ў літаграфіі аддзяленні існуюць вельмі ненармальныя звычкі. Гравер аддзялення дзень і ноч сядзіць і працуе. Аднавінкі ён зусім ня мае. Былі выпадкі, што камісіі захварэўшага гравера на заводзе літаграфіі каменні — прадаваць треба. Даволі на вынас каменняў падпісаў старэйшы па аддзяленні.

Камісія па ахове працы гэтым ня цікавіцца.

Мы ня можам дапусьціць падобнай эксплуатацыі ня толькі з пункту гледжання аховы працы самага рабочага, але з пункту гледжання барацьбы з беспрацоўем — нам патрэбна лішняя работа, калі ласка, звяртайцеся на біржу працы.

Відавоты треба прыцягнуць да адказнасці. Рабор.

10-гадзінны дзень (Ст. Негарэлае, МББ чыг.)

Шры мытніцы стапцы Негарэлае працуе калектыў гурчэчкаў у колькасці 29 чал. Рабочы час іх не абмежаваны. Яны працуюць зьдэляць на 10—11 гадзін у суткі.

Ці дапусьціма гэта ў нас, у краіне, дзе беспрацоўе даволі развітае?

Траба прапанаваць адміністрацыі дзяржаўскай мчтніцы спыніць звышнормавую працу. Можга дазволіць 10-11-гадзіннага рабочага дня на 11-м годзе Пас-

не праграм адзначасца на мета-

# Згортваньне прыватнага гандлю ў БССР

Шпаркі рост кааперацыі значна адбіўся на прыватнай гандлёвай сетцы. Апошняя ў сучасны момант значна скарацілася. Паказальнікам гэтага могуць служыць перш за ўсё лічы зданых патэнтаў. У той час, як у 1925-26 годзе ліч патэнтаў, зданых з прычыны закрыцця прыватных прадпрыемстваў, складалі па Беларусі 6,3 проц. у адносінах да агульнага ліку ўзятых патэнтаў, у 1926-27 г. гэты паказальнік павышаецца да 17,2 проц. Прычым, калі разгледзець паказальнікі закрыцця прадпрыемстваў у 1926-27 годзе па разрадах, дыя выявіцца, што гэты паказальнік павялічваецца ад ніжэйшых разрадаў да вышэйшых так: у першым разрадзе (разносна гандаль) лік закрытыхся да 1 кастрычніка 1927 году прадпрыемстваў складала 9,1 проц. з агульнае колькасці ўзятых на гэтым разрадзе ў 1926-27 годзе патэнтаў; у другім разрадзе (разносна

Негаторае недавыкананне пра-

граммы ў першым перце, якое на асобным галінах складае даволі значны процант, абвастрылі сыр-

гандаль і рыначны гандаль з будав, кіёскаў, палатак і г. д.) — 17,4 проц.; у трэцім (крамны гандаль у розьніцу) — 19,2 проц.; у 4-м (паўгуртвы і дробва-гуртвы гандаль) — 25 проц. і, урэшце, у 5-6 разрадах (гуртвы гандаль) — 28,2 проц. Такім чынам, згортваньне прыватніка ў больш буйным гандлі адбываецца больш шпарым тэмпам, чым у гандлі дробным. Той-жа самы вывад атрымаецца, калі параўнаць лік забраных прыватнікаў патэнтаў на 1927-28 г. (на 1 лістапада 1927 году) з лікам патэнтаў на 1926-27 год. Розніца складае 2.016 (11.474 прадпрыемствы ў 1927-28 годзе супроць 13.490 ў 1926-27 годзе) ці 14,9 проц. Праўда, гэтае параўнаньне не асабліва яскрава, бо да канца 1927-28 году будзе яшчэ адкрыта пэўная колькасць новых прадпрыемстваў і паказаная розніца некалькі згладзіцца. Больш паказальным будзе параўнаньне колькасці

прыватных прадпрыемстваў (патэнтаў) на 1 лістапада 1927 году з аналягічнаю колькасцю на 1 студзеня 1927 г. (даных на 1 лістапада 1926 году ў нашым распараджэнні, на жаль, няма). Пры такім параўнаньні маем памяншэньне патэнтаў у 1927-28 г. на 7 проц. Па разрадах-жа прадпрыемстваў будзе наступны малюнак: 1 разрадае нават павялічэньне на 5,3 проц. (навова адкрылася на гэтым разрадзе ў бегучым годзе больш, чым закрылася ў мінулым годзе); другі разрад дае скарачэньне ліку прадпрыемстваў на 1,2 проц., 3 — на 17,9 проц., 4 — на 26,8 проц. і 5-6 — на 56,1 проц. У адпаведнасці з адзначаным зьявішчам змяніліся і паказальнікі ўдзелнае вагі кожнага разраду ў гандлёвай сетцы: яны павысіліся для ніжэйшых разрадаў і знізіліся для вышэйшых. Так ідзе звужэньне прыватнай гандлёвай сеткі і паніжэньне яе ролі ў агульным таваразвароце. Пінчук.

А. Шульман.

Ён прапрацаваў-бы доўга ў свай спромнай пасадзе бухгалтара, можа быць да самай ліквідацыі інваліднай арцелі № 4 «Перамога», калі-б... у члена праўленьня арцелі т. Петрашкевіча не знайшоўся добры прыцель Рэўдзі. А ці можна, как прыцель загадчыка хістаўся без справы, ці сядзеў на нейкай там дзелаводчай пасадзе. Сьмешна гаварыць. Там усякому сяброўству і прыцельскім адносінам прышоў бы канец.

Карацей — роўна праз два тыдні пасля звароту Міхальцова з подпску (гэта было летам мінулага году), праўленьне арцелі выносіць паставу аб зьяўцы Міхальцова з працы. На будзем указаць прычыны — яны былі нягрунтоўны. Даводам можа служыць паставу працэсіі аб аднаўленьні Міхальцова на працы і аб выплаце яму за прагул 308 р. 33 к.

Грошы былі заплачаны. Міхальцоў зьявіўся на працу. Але на яго месцы ўжо моцна сядзеў новы бухгалтер, які нядаўна скончыў бухгалтарскія курсы, Рэўдзі — прыцель Петрашкевіча.

Адсюль і пачынаецца байкот Міхальцова.

Петрашкевіч парашыў: калі пельга цябе звольніць «па законе», возьмем цябе голадам. І пачалося.

Першая справа. Назначам табе ставачку ў 72 р. Атрымаў ты, праўда, больш, але тады ня было прыцеля пашага і ніякіх канфліктаў ты з намі не пачынаў. А калі табе не спадабаецца, можаш шукаць пасаду больш прыбытковую.

Потым, абвешчаем цябе па-за законам і, калі хто цябе будзе лаць, назаве ворагам, ня треба крыўдзіцца і падымць скандалы. Калі цябе Рэўдзі запітае, дзе схаваў мэмарыяльныя архэры, стань перад ім на коленах і прасі літасьці, хоць бы ты аб архэрах ніякага павідьця ня меў.

Далей, прызначам цябе новым чынам — рахункаводам. Зноў тапі, калі не спадабаецца, можаш хоць сёньня ісьці... і г. д. і г. д.

Завіў наш Міхальцоў «благим матом» ад падобнага далікатнага пачалства. Паляцеў у групоком саюзу са скаргай. Групоком прапанаваў праўленьне арцелі аднавіць Міхальцова на ранейшай пасадзе. Петрашкевіч ня трус. Ці яму баяцца нейкага там групокома. Зьдэскі пад Міхальцовым пачаліся з падвойнай энэргіяй.

Міхальцоў падае скаргу пракурору па працоўных справах. Справа ласца штуршок, і яна пачынае рухацца па інстанцыях, да той пары, навуль не застравае ў інспекцыі працы.

А Міхальцову падае паранейшаму. Байкот узмацяецца. Петрашкевіч пакляўся ўсімі сьвятымі, што ён Міхальцова выжыве — ня мыцьцём, дык катаньнем.

І мы ўпэўнены, што Петрашкевіч сваё слова стрымае. Крыху хітрыкаў, многа пагласьці і можна ўгробіць чалавека на «вусім законнай падставе».

Пракуратура навінна рашуча ўмянацца ў гэту абурваючую справу. Навіпны быць выкананы паставы працэсіі і прафарганізацыі аб аднаўленьні Міхальцова на яго ранейшай пасадзе. А Петрашкевіча треба «наградзіць»... за ўмелы абыход судовых паставоў і ігнараваньне паставоў прафарганізацыі.

А ў...

УСЕБЕЛАРУСКАЯ КАНФЭ-РЭНЦЫЯ ПРАЛЕТАРСКАГА СТУДЭНЦТВА

Прэзыдыум ЦСПСБ паставіў склікаць 10-га сакавіка 5-ю чарговую ўсебеларускую канфэрэнцыю пралетарскага студэнцтва. У парадка дня ўключаны пытаньні: даклад аб міжнародным і ўнутраным палажэньні, даклад Наркамсьветы БССР, даклад ЦБ пралетстуду УсеіЦСБ, справаздача пра работу

# Меншчына адстае у рэалізацыі пазыкі мясцовыя арганізацыі не праяўляюць належнае энэргіі

## СТАРАСЕЛЬСКІ СЕЛЬСАВЕТ ЛІЧЫЦЬ ПАЗЫКУ МАЛАВАЖНАЙ СПРАВАЙ

### Без ініцыятывы месц пасьпеху ня будзе

Менскае акрфа сваячасова дадо дырэктывы раёнам, разаслала агітлітратуру, квітацыі і аблігацыі. Усё, што патрэбна было, з боку акрфа зроблена. Але дырэктывы — гэта адно, а праца пазывае арганізацыі — другое. Без актыўнага ўдзелу ўсіх культурных сіл вёскі і грамадзкіх арганізацыяў праца ня дасць належных вынікаў. Весткі, якія ісьць у акрфа, гавораць аб тым, што месцы не ска-

рыстоўваюць усіх магчымасьцяў. Некаторыя раёны, як Барысаўскі, Лагойскі, Халопеніцкі і Смахвалавіцкі да 1-га лютага не прадалі ніводнай аблігацыі. Рэалізацыя пазыкі ў горадзе таксама ідзе слаба. На 1 лютага прадава аблігацыяў толькі на 410 руб., між тым у Менску ёсьць каля 36 устаноў, якія зьвязаны з сьлянствам і павінны дапамагчы ў гэтай справе. М. Матусэвіч.



## КУПЛЯЮЦЬ...

### Падпісваюцца ўсёй вёскай

КАЛІНКАВІЧЫ. (Уласны кар.). Сялянне вёскі Ёсіпава-Рудня вынясьлі паставу падпісання на пазыку калектыўна ўсёй вёскай і на 3 проц. выйершы ўстанавіць радыё.

Рыгор купіў аблігацыі на 30 рублёў, а яго дачка на 2 рублі 50 кап. Селянін хут. Аталін — Казак узліў аблігацыі на 52 рублі 50 кап., кажучы: лепшым спосабам зьбера-

### За дзецямі — дарослыя

Першымі закупамі ў вёсцы Іграва Ісернскага сельсавету зьявіліся вучні школы. А за імі і старыя падпісаліся: «сорамна, каб нашы дзеці, ды разумней нас аказаліся». Да сёньнешняга дня на гэтым сельсавете распаўсюджана пазыкі на 300 руб. Адзін толькі дзень 4-го лютага даў 53 руб.

### 26.000 р.— па Мазырчыне

МАЗЫР. (Уласны кар.). За час з 1-га лютага па 4 лютага рэалізавана па акрузе да 6.000 руб. Такім чынам, на 4 лютага акруга набыла аблігацыяў на 26.000 руб.

Уперадзе, як і раней, ідзе Каралінскі раён, які ўжо рэалізаваў аблігацыяў на 8.000 руб. За ім ідуць Тураўскі, Нараўлянскі і Жыткавіцкі, якія рэалізавалі звыш 2.000 р. кожны.

Значна адстае Лельчыцкі раён, які набыў аблігацыяў на 555 руб. і Калінінскі раён на 500 руб.

### Сабралі толькі 5,3 проц. заданья

БАБРУЙСК. (Па тэлефону ад ул. кар.). Рэалізацыя сьлянскай пазыкі па акрузе праходзіць слаба. Рэалізавана пакуль толькі 33.000 р., між тым Бабруйшчына павінна даць 600.000 р. Такім чынам, заданьне выканана толькі на 5,3 проц.

На першым месцы па рэалізацыі ідзе Слуцкчына, якая рэалізавала 10,5 проц. заданья. Цягнуцца ў хвасьце Рагачэўскі і Лябунскі раёны, якія дэля-дэля выка-

### Старасельскі сельсавет сьпіць

КОЛЫСЬ. (Аршаншчына). Старасельскі сельсавет атрымаў аблігацыяў на 4.500 руб. На 7 лютага распаўсюджана толькі па лініі сувязі 20 р. Сельсавет і іншыя арганізацыі ў Старасельлі выказваюць некаторую пасыўнасьць, слаба праходзіць растлумачэньне аб пазыцы.

Сельскія літвасцы пачалі абходзіць усе сьлянскія двары ў сваіх вучастках



